

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 129 (5803) | 6 чэрвеня 1937 г., нядзеля | ЦЕНА 10 КАП.

**ПРАКЛІВЫ АРТЫКУЛ** — Бялітасна граміць і карчаваць траціцска-правых шпіёнаў.

**ПАСТАНОВА БЮРО ЦК КП(б)Б** — Аб перабудове работы парткомаў швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі», акулярнай фабрыкі і ветэрынарна-зоатэхнічнага інстытута пасля выбараў.

**РЭДАКЦЫЙНЫ АРТЫКУЛ** — Важнейшы абавязак партыйных арганізацый.

**АБМЕРКАВАННЕ ПЫТАННЯ ТРЭЦЬЯ ПЯЦГАДОВАГА ПЛАНА**: І. Чарняўскі — Забеспечым максімальны рост коньскага палогоў у трэцяй п'ятигодцы. Н. Пленін — Лесадаўленне ў трэцяй п'ятигодцы; **Огнеў** — калгаснікі ўносяць свае прапановы.

**З. Матузаў** — Парушылі прыципы тайпага галасавання.

**І. Гаршкоў** — І. В. Мічурын. Узлеў БССР у будаўніцтве Палаца Советоў — Гутарка з праф. Овдэйскай.

**РЭЦЭНЫЯ**: П. Кавалёў, Т. Хадкевіч — «Возвращение Максима».

Вядучы ідэялістаў пад Бяльбаа; Канферэнцыя міжнароднага бюро працы; Дыпламатычны маневры Англіі; Новы японскі ўрад.

## НОВЫМ ВЫТВОРЧЫМ УЗДЫМАМ АДКАЗВАЮЦЬ КАЛГАСНІКІ НА РАШЭННІ ПАРТЫІ І ўРАДА

### ЯШЧЭ БОЛЬШ УМАЦУЕМ АБАРОНАЗДОЛЬНАСЦЬ СССР

Калгаснікі сельскагаспадарчай ардыі «Полымя», Заслаўскага раёна, з вялікай радасцю і ўзімам сустраі пастановы СНК БССР і ЦК КП(б)Б аб зніжэнні норм абавязковых паставак даражэ ў 1937 г. калгасамі і асабістымі гаспадарамі, зніжэнне паставак натуральнай МТС і аб спісанні запавязанасці на ссуды. У брагатах і па агульным сходзе ўсе калгаснікі, як адзіны, дзякуючы правядзру працоўных таварышу Сталіну за штодзённыя клопаты. Калгаснікі Драгуі Агей на сходы завіяў:

— Партыі і ўраду даюць вялікі імгноты, каб зрабіць калгаснікаў зможымі і культурнымі. Наша задача — у алгас на гэты імгнот вышэй паліць ураджайнасць, і дабіцца сцелята на калгасу не менш 14 цэнтнера зернявых з гектара.

Усе калгаснікі ў алгас на пастановы ўзялі на себе канкрэтныя абавязанасці па праполні, падрыхтоўцы і правядзенню ўборачнай кампаніі. Гэтыя ліі адзначаны небылым уздымам работы. Працуюць адзіны, а таксама імяню, яравой пшаніцы, ільну ўжо сяючына.

Разам з работай на палях калгаснікі нашай пагранічнай сельскагаспадарчай зорка сочаць па тым, каб ні адзін шпіён і дыверсант не ўступіў на нашу сацыялістычную зямлю. Усе калгаснікі памятаюць аб капіталістычным ажурванні, аб якім гаварыў таварыш Сталін. Мы павіны клясава пільнацца і імгнот больш умацую абароназдольнасць СССР. Калгаснікі заўважылі, што ніколі не дазволіць траціцстам і правым — агентам фашызма — пацягнуць на нашы калгасы, на нашы пшаснівы і раласныя ўзды, якое заўважам розны і любімы бацька таварыш Сталін.

**МАЙСЕНКА СЦЯПАН**, старшыня калгаса «Полымя», Заслаўскага раёна.

### УЗНАЧАЛІЦЬ ПАЛІТЫЧНЫ УЗДЫМ МАС

Пастановы партыі і ўрада аб зніжэнні норм хлебапаставак, стаўкі натуральнай і спісанне запавязанасці па насеннай, харчовай, фуражнай ссуды і т. д. сустракаюцца працоўнымі БССР з вялікім палітычным уздымам, што мабілізуе калгаснікаў на яшчэ больш энэргійную работу па заваяванню высокага ўраджаха.

У Чавусках адбыўся раённы адэт стаханавіцкай з'езднай па высокую ўраджаха.

— Павелічэнне аб вялікай дапамозе, якая аказана дзяржавай, перадае сакратар Чавускага раёна КП(б)Б тав. Геурасеў. — Вялікай вялікую радасць і энэргія ўсё 500 узельнікаў нарады. Амаль кожная дэлегата нарады сінчылася на гэтым у сваім выступленні. У кожнай прамоце гучэл словы бязмернай любові калгасных мас да нашай партыі, вялікай падакы роліму Сталіну.

У Чавускім раёне шырока разгарнуўся стаханавіцкі рух. Пасляхова працуець 400 з'езднай высокага ўраджаха ільну, бульбы і зернявых. Густыя дружныя ўсходы — лён у стаханавіцкіх з'ездных дасягае 90 сантыметраў — ралуюць, багавэрць. Аказана ўрадам дапамога імгнот больш уздымае вытворчы ўзім калгаснікаў.

Чавускі райком партыі разгортвае вялікі

кью палітычна-масавую работу па растлумачэнню працоўным гэтых рашэнняў партыі і ўрада. Папуларызавані пастановы аб дапамозе калгасам і асабістым гаспадарам нарада раённага партыйнага актыва, партгоў, нарады старшын калгасаў і брыгадзёрў. У кожны калгас вызідаюць камуністы з раённага партыйнага актыва для правядзення палітычна-масавай работы.

Аб вялікай рабоце, якая разгортваецца ў раёне ў сувязі з рашэннямі ЦК КП(б)Б і СНК БССР, паведамляе па тэлефону сакратар Крупскага раёна партыі тав. Новавік, сакратар Бабруйскага раёна партыі тав. Вайнман і інш. кіруючыя раённыя работнікі.

У некаторых раёнах, як Лагойскі, Апшанскі партыйнае і савецкае кіраўніцтва працуе, аднак, незразумелую маруднасць.

Увесь партыйны і савецкі актыв кожнага раёна павінен быць мабілізаван на шырокае растлумачэнне масам пастанов партыі і ўрада аб зніжэнні норм паставак і спісанні запавязанасці, на ўзмацненне барацьбы за пасляховае разгортванне чарговых сельскагаспадарчых работ.

### АДКАЖАМ ВЫСОКІМ УРАДЖАЕМ

Рашэннямі партыі і ўрада па асабістай ініцыятыве таварыша Сталіна беларускім народу аказана вялікая дапамога. Зніжэнне норм хлебапаставак і натуральнай МТС, спісанне з калгасаў запавязанасці на ссуды і т. д. наглядна паказвае, які вялікі клопаты да калгаснага сялянства праўдзіма нашы мудры праводзі таварыш Сталін.

Пастанова імгнот не паспела дайці да ўсіх калгасаў і вёсак, а ў раёне пачаўся ўжо новы палітычны ўзім. Спраўдзіма, дапамога выключна вялікая!

На бюро ЦК КП(б)Б намі заперджана спецыяльная пастанова па разгортванні ў раёне палітычна-масавай работы ў звязку з гэтымі пастановамі. Апублікаваныя па-

становы 7 чэрвеня будуць абмеркаваны на сходах першых партарганізацый, дзе будуць намечаны канкрэтныя мерыпрыемствы па іх ралізацыі ў шырокіх масах. Для дапамогі пярвічным партарганізацыям раённы партыйны актыв — у тым ліку сакратары, члены бюро і пленума райкома, камуністы з гарадскога гарызона — вызідаюць у сельсаветы.

Аказанае раёну дапамога імгнот больш уздымае актывнасць мас. Гэта абавязвае нас імгнот больш мабілізавацца на барацьбу за высокі ўраджай, за выкананне ўсіх чарговых задач.

Сакратар Бабруйскага РК КП(б)Б **ВАЙНМАН**.

## АБ ПЕРАБУДОВЕ РАБОТЫ ПАРТКОМАЎ ШВЕЙНАЙ ФАБРЫКІ «СЦЯГ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ», АКУЛЯРНАЙ ФАБРЫКІ І ВЕТЭРЫНАРНА-ЗОАТЭХНІЧНАГА ІНСТЫТУТА ПАСЛЯ ВЫБАРАЎ

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Азначыць, што новавыбраныя парткомаў неадумальна марудна ралізауюць рашэнні Лютаўскага Пленума ЦК ВКП(б), указанні таварыша Сталіна і рашэнні прынятыя сходамі па справаздачных дакладах парткомаў. Парткомаў указаных арганізацый пасля выбараў самасуакулісавалі, не ўзначалілі актывнасці камуністаў і не забеспечылі далейшае разгортванне крытыкі і самакрытыкі.

Віцбескі партком КП(б)Б не арганізаваў дапамогі пярвічным партарганізацыям у справе перабудовы партыйнай работы і не ўстанавіў кантролю за тым, каб парткомаў выканалі рашэнні, прынятыя на партыйных сходах па іх справаздачных дакладах.

Бюро ЦК КП(б)Б паставіла: 1. Прыняць да ведама павелічэнне Віцбескага ЦК КП(б)Б, што ён алманіў размеркаванне абавязкуў у парткомаў швейнай і акулярнай фабрыкі як направаляе і фармальнае (амбстакру было ларучана ведаане стаханавіцкім духам; ралізацру шматтыражкі — работай па друку, знамя — членаў парткома — правяркай выканання). Абавязваць партыйныя камітэты размеркаваць партыйныя ларучоныя такія чыны, каб усе члены парткома актывна ўдзельнічалі ў выкананні канкрэтных ларучоніх парткома і ралізацыі плана работы партыйнага камітэта.

2. Абавязваць партыйныя камітэты швейнай і акулярнай фабрыкі, ветэраіна-істуту ў чэрвень зрабіць справаздачу па агульнапартыйных сходах аб тым, як партыйны камітэт правазіць у жыццё рашэнні, прынятыя справаздачна-выбарчымі сходамі.

3. Лічыць непрыёмнай практыку складання рабочых сходаў па швейнай фабрыцы «Сцяг індустрыялізацыі», калі сходы рабочых па менах уключаюцца ў 20—30 мінут, сходы рабочых па левых (аграгатах) — 10—15 мінут, і гэтыя сходы, як правіла, праходзяць без спирак, што не спрыяе разгортванню крытыкі і правяркі работы з боку беспартыйных мас сваіх гаспадарчых, прафесіянальных і іншых кіраўнікоў.

Прапанавалі парткомаў арганізаваць рэгулярнае скліканне сходаў рабочых, па іх ататах, аменах і п'юхах са справаздачна-гаспадарчымі аб іх рабоце з тым, каб рабочым была забеспечана магчымасць шырокага абмеркавання паставітых пытанняў.

4. Абавязваць сакратароў парткомаў на працягу чэрвеня месяца правесці правярку выканання камуністамі партыйных ларучаніў і гутаркі з кожным камуністам з тым, каб камуністу было лана тавое ларучанне, якое спрыла-б яго росту. У гэце гутаркі сакратара парткома з камуністам наменш канкрэтныя меры дапамогі камуністу ў выкананні ім партыйнага ларучання.

Прапанавалі парткомаў дэлеціць групу найбольш праварых і пахрытваючых камуністаў, з якімі праварадаць пільна дакладваць па канкрэтных тэмх між-

народнай і ўнутранай палітыкі. Выкрэціць гэтых таварышоў у якасці дакладчыкаў не толькі на партыйных сходах, але і на шырокіх рабочых сходах. Парткомаў заперджані тэматку дакладаў.

Устанавіць, што на кожным занятку партыйнай школы прапагандаст абавязан праслухатару з слухачамі па адпаву аспэцую пытанню міжнароднай і ўнутранай палітыкі, для чаго павалічыць на галезіну час кожнага занятку партшколы. Парткомаў заперджані тэматку гутарак па міжнародных пытаннях, якія будуць правозіцца ў школах.

Віцбескаму гаркому КП(б)Б вызідаць групу найбольш праварых і пахрытваючых таварышоў з партыйнага актыва, якія павіны пахрытваваць пільна лекцыі па пытаннях міжнароднай і ўнутранага характара для пачытання іх партыйнаму актыву Віцбескай арганізацыі. У партыйных габітэтах арганізаваць вітгрыпы з літаратурнай і дэманстраванійна карты аб лавзеях у Іспаніі, аб праекце плана трэцяй п'ятигодцы і аб заваяванні Паўночнага полюса і інш. пытаньнях.

Ларуччы адзельу друку і выдвезавець ЦК КП(б)Б забеспечыць фабрычна-заводскія шматтыражкі новайкімі па аб'ёму, але шырока даступнымі артыкуламі па міжнародных і ўнутраных пытаннях з тым, каб тавога ролу артыкулы маглі-б сістэматычна ларучавацца па ўказаных галезях.

Прапанавалі парткомаў ларучаць з існуючымі палітутарамі, якія правозіцца ў абезьбечэнне перавыш, арганізаваць не ралізаць чым раз у доклад гутаркі ў савабны аэ работы чыны, вызідаць для гэтага больш кваліфікаваных таварышоў з тым, каб гэтыя гутаркі нагулялі-б не 15—20 мінут, як гэта практыкуецца ў абезьбечэнні перапыткі.

Прапанавалі гаркому партыі стварыць двухмесячныя курсы антыралігіінікаў без адрыву ад вытворчых па 25—30 чалавек з тым, каб лань ім веабохныя селы для валзэння кваліфікаванай антыралігіінай прапаганды па прапрыемствах. Прапанавалі культурную ралізацэ гэтым курсам тэматку і спіс рэкамендацыйнай літаратуры.

Прапанавалі спіс кінокарні і антыралігііных п'ес для пастановкі ў рабочых клубах.

Прапанавалі адзельу друку ЦК забеспечыць фабрычна-заводскія шматтыражкі кваліфікаванымі і папулярнымі антыралігіічнымі артыкуламі.

8. Абавязваць партыйныя камітэты ларучаваць і абмаркоўваць на парткомаў пільна слухачоў па скажэнню работы кожнага гуртка і ў асобку з тым, каб даць аглядку работы як школы і прапаганда-істуту, так і слухачам, і тут-ла вызначыць далейшую форму вучобн персанальна для кожнага слухача.

увадзэння іх у партыйныя школы, або шляхам навадзэння камуністамі агульна-адукацыйных школ і курсоў.

Прапанавалі парткому Ветэраіна-істуту вызідаць з слухачоў гуртка багучай палітыкі для навуковых работнікаў службовых канцелярыі і лабарантаў, стварыць для апоміх спецыяльныя гурткі.

9. Нааочна вызідаючае значэнне гістарычнаму імяму таварыша Сталіна да ўкладальнікаў палітычнага і гісторычнага партыі, — бюро ЦК абавязвае пяр-жа пріступіць да перабудовы выкалання гісторыі ў ашвезднасці з указаннямі таварыша Сталіна. ЦК лічыць неабходным, каб прапагандасты перах прахажэннем кожнага перыяда ў гісторыі партыі ўважалі-б гісторыю партыі з гісторыяй СССР і азнамі-б слухачоў у спецыяльнай лезцы з палітычнай і акадэмічнай абстаўкай гэтага перыяда па творах Леніна і Сталіна.

Абавязваць гарком партыі забеспечыць прапагандасты кваліфікаванымі інстэктывнымі дакладамі і кансультацыяй у гэтым пытанні.

10. Абавязваць асабіста сакратароў парткомаў абгуляць факты школьніцтва па швейнай фабрыцы і ў ветэраіна-істуте з тым, каб пасля абгуляння фактаў лалажыць камуністам і беспартыйным рабочым аб мэталах школьнічай работы, ускрытай на фабрыцы і ў інстуте.

Прапанавалі ЦК партыі абгуляць матарыял аб мэталах школьнічай работы на прапрыемствах, у навуцальных установах і ўставах горада і лалажыць партыйнаму актыву аб мэтах і мэтадах школьніка-шпінскай работы, ускрытай на прапрыемствах горада.

Абавязваць РК КП(б)Б арганізаваць лав партатывае раз лекцыі у мотых выкрывае варожай дзейнасці траціцска-шпінскай ааентурі ў галіне літаратуры.

11. Прапанавалі парткомаў не ралізаць, каб раз у месяц аслухоўвалі па сваіх пасаджаных павелічэнне ралізацэ газетны аб стане ралізацыі з боку партыйных, гаспадарчых, прафесіянальных і інш. работнікаў на змешчаная ў газеце артыкулы, прымаючы меры партыйна-ааамалскага ўдзельня з тах ралізацэ, якія не адказваюць на замекі, што та іх адаспінна, і гэтым становіцца на шлях ашпску крытыкі.

12. Прапанавалі парткомаў спецыяльна абмеркаваць пытанне аб вучобе і грамадскай рабоце камуністаў з адміністрацыйна-гаспадарчага актыва (директары, кіраўнікі п'юхах, б'югадзёры і інш.), прылаішы меры па ўдзельненні іх у актывную грамадска-палітычную работу і стварэнню для іх спецыяльных школ і гурткоў для авалізацыі імі марсіска-ленінскай тэорыі.

13. Абавязваць акругковым, гарковым і райковым партыі абмеркаваць гэта рашэнне і наменш канкрэтныя мерыпрыемствы па перабудове партыйнай работы ларучоніх партарганізацый АК, ГК і РК КП(б)Б.

## РАДЫЕГРАМА С. Ю. ШМІДТА

Галоўпаўночморшлях, ТАСС, „Правда“, „Известия“

ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС, 4 чэрвеня 20 г. 30 м. (радыё). Ільды краху раздольдзі. Вакол нашай крыгі — шшырокія палыні, размерам наша коыга—2 кілометры ў дыяметры, на ёй ааралом плошчай 1.000×400 метраў. Небаспека кроць пакуль не пагражае, тым больш, што л'юф, як вільч, аслабэў. Праўда, л'юф не маглі вызначыць свайго месца—сочна за хмарамі.

Палыні веакаллана скароталі з'ікошчыкі, пачалішы гіралітычныя работы, пакуль та глыбінні 1.000 метраў, бо гадоўная л'юбэка, якая бярэ за 5.000 метраў, яшчэ на самайле Матузаўка. П'юблінні калі 300 метраў праходзіць па-раўнава па пельты соай.

З'ібраеца выпрабаваць на валзе бай-ларкі і надуўныя калібертцы.

О. Ю. ШМІДТ.

## МАЗУРК ПРЫЛЦЕУ У ЛАГЕР

У Галоўным кіраўніцтве Паўночнага морскага шляху атрымана з Паўночнага полюса наступная радыёграма ад намесніка начальніка экспедыцыі тав. Шведзела.

**МАСКВА, ГАЛОУПАЎНОЧМОРШЛЯХ — ЯНСОНУ, БЕРГАВІАНУ**

5 чэрвеня ў 7 галіні 12 мінут Мазурук на самайле «Н-169» прыбыў у лагэр. Увесь груз навуковай станыі па месцы. Высылаецца навор'е для звароту на в. Рудольфа. З'ігнаў «Н-169» здароў. Самалёт у парадку. ШВЭДЕЗ.

## НАДВОР'Е НА ПОЛЮСЕ

На востраве Рудольфа ішоў дождж

На працягу апошніх дзён палярная станыя «Паўночны полюс» прадаўжа дрыфтваваць па поўзевені, у бок Грэнландскага мора. 4 чэрвеня яна заходзіла на 88 град. 57 мін. шыраты, 30 град. заходняй даўгаты.

Учора ў раёне Паўночнага полюса навор'е было не л'юбна. П'юбесні купал паралеішма б'юў закрыт сусветнымі вадзікамі. Ранішо ў раёне дрэйфуючай з'ікошкі б'юў слабы туман. Вачынасць не перавышала 4 кіламетраў. Вечер з'імаў сілаю ў тры былі. Вечору вепер крыху сніх. Вачынасць палепшылася.

Тэрмометр на Полюсе Учора паказваў тры градусы ніжэй нуля.

Над востравом Рудольфа інем 4 чэрвеня была сусветная воблачавасць ачынай у 100 метраў. Ішоў дождж. Вачынасць — больш 10 кілометраў. Тэмпература — мінус 4 градусы. Дзюмуў паўночна-ўсходні вепер сілаю ў 4 галі.

## НОТА ІСПАНСКАГА ўРАДА АНГЛІІ

ПАРЫЖ (стадыя Францыі), 4 чэрвеня. (БЕЛТА). Ааентура Гаваз перадае з Валедзі тэкст ноты, пераладан іспанскім урадам паваранам ў справах Англіі ў Іспаніі па паводу бамбардэроўкі германскімі ваяннымі карабамі Альмерыі.

У рэзуьтатле прымянення плана кантролю, — гаворыцца ў ноте,— а факта з'ічэнняй ааенці некаторых германскіх суднаў супроць ааенці ўнік сур'ёсны канфлікт, які пагражае Еўропе і Іспаніі і паглыбае л'юбэ краіны. Гэта, аднак, ніколі не з'ідыла іспанскі ўлад. Тое, што раней з'ідылася скрытай ааенці, стала п'юер асім відавочнай з'ітай сапраўднасці. Напал на Альмерыю не можа не быць актам, па паводу якога трэба патрабаваць праваудзелья.

Далей, у ноте ларубава разгалаванна фаза ааенці канфліцты, пачынаючы з абмену тэлеграмамі паміж германскім адміралам Фензлам і іспанскім міністрам нацыйнальнай абароны Прыето.

Рэспубліканскія самалёты, л'юбчыч наз германскім бронеаспэсам «Іб'ю-ланц», былі абстрэлены зенітнымі батэрыямі бронеаспэса. Іспанскія самалёты атказлі, як належа, на агрэсію германскага карабля. Так пачаўся канфлікт.

У ноте іспанскі ўрад пратэтуе супроць варадарскай ааенці, якая вызначалася ў бамбардэроўкі Альмерыі. Урад настойвае на захаванні за сабой усіх сваіх праў у адносінах кампенсацыі за наваенную германскімі карабамі вельзавіру школу.

Іспанскі ўрад патрабуе, каб краіны, якія падпісалі пагадненне аб нефінашчы, лалі яму неабходныя гарантыі, каб «арыстанне беспасрачнага права ўста л'юбчыч л'юбчыч ваянныя з'ікошчы ў в'юлах, п'ютах і на тэрыторыі рэспублікі не л'юбчыч з тавары ініцыятыў, л'юбчыч тым, аб якіх гаворыцца ў ноте. Урад рэспублікі не прычыць супроць таго, каб кампетэнтныя міжнародныя органы правяралі правільнасць з'івай аб тым, што агрэсам з'івай германскі бронеаспэс «Іб'юланц».

## ДА ВЕДАМА ДЭЛЕГАТУ XVI з'ЕЗДА КП(б) БЕЛАРУСІ

Вылада мандатаў дэлегатаў XVI з'езда КП(б) Беларусі правозіцца ў паміжкані-менскага Дома партыйнага актыва (ног К. Маркса і Энгельса. Уваход у вучыні К. Маркса, 2 паверх) з 8 па 10 чыныны ўключна, штодзённа а 9 галіні да 16 галіні і з 18 галіні да 22 галіні.

ОРГАНІЗАЦЫЯ

## БЯЛІТАСНА ГРАМІЦЬ І КАРЧАВАЦЬ ТРАЦІЦСКА-ПРАВЫХ ШПІЁНАУ

Лркім і поўнакрывым жыццём жые наша партыя. Рашэнні Пленума ЦК ВКП(б), даклад і заключныя слова таварыша Сталіна аакрылі вуюю паласу ў партыйным будаўніцтве. Пачынаючы з выбараў п'юбавых партыйных арганізацый, канчваючы абласнымі партканферэнцыямі і рэспубліканскімі партэздамі, — усюды можа бачыць актывнасць камуністаў, якая б'ю крынічай, выраза л'юбчыч магнотную і вялікую сілу болюшывама. Ужо закончылася абласны партканферэнцыі і партэзды Украіны, Грузы, Арменіі, праходзіць партэзд Азербайджана, аакрыта партканферэнцыі Далёка-Усходняга і Заходня-Сібірскага краёў, партэзд Кіргыі. Пачынаючы сваю работу абласны партканферэнцыі буйнейшых арганізацый — Маскоўскай і Ленінградскай. Уся партыя прышла ў рух, правярваючы свае ралы, рыхтуючыся стаць на чале палітычнага павароту, які адбываецца ў краіне.

Скрозь і ўсюды абмеркаванне партыйных пытаньняў, выбары партыйных арганізацыйна мугнотнай дэманстраваній ааенці і агрэваванасці болюшывіч ралюў вакол Сталінскага Цэнтральнага Камітэта. Партыя мюна і маналітна яка кіраі, яе л'юбчыч дух л'юбчыч а асабівай сілы, яе сталініскія каары, стойкі і смелыя, поўны ралічымі і мужнасці ў барацьбе з ворагамі л'юбчыч. Ніколі яшчэ з такой глыбінчай, з такой ралюўпай пільнасцю не абмеркавалі камуністы свае справы, свае заданні. Пачынаючы найбуйнейшай ааенці пася з свай уздым партыйны дом, за захаванасці поствуцэ да яго—вось самае характэрнае ў працоўных і ішчых зараз партыйных сходах і канферэнцыях.

Натуральна і законамерна, што ў партыі ўсяго абмеркавання — барацьба з ворагамі, выкрывіць і выкардоўванне траціцска-правых дыверсантаў — германска-японскіх шпіёнаў і дыверсантаў.

За перыяд, які мінуў пасля Пленума Цэнтральнага Камітэта, партыя прайшла вялікую школу палітычнага выкалання. Напярэднямі таварыша Сталіна, яго словы аб капіталістычным ажурванні с'юграты вельзавіру ролю ў павышэнні нашай б'юбозольнасці. Тэ, што раней мюны зававала чымсьці далейкім і не тад жо неабеспечным, тое, што мюны ўспрымалі толькі як п'юбчычу формулу, прадстала ва ўсёй сваёй нагане і мерзасці. Толькі канчочышыся з ішчэкай «харабай» — б'юбклатотнасцю, можа было ўспрыць неабеспечны і злейшых ворагаў ароту актыва, па-актурску маскратуцыю, нахпшталі траціцскаму выракту Гамаюкчу, тварылі свае ішчэкай сываны, прадыячы разліку германскіх і японскіх імпэрыялістаў.

«Капіталістычны ажуржэнне, — гаворыць таварыш Сталін, — гэта не пуста

ПАСТАНОВА ЦК КП(б)Б

Выключыць з партыі і з складу ЦК КП(б)Б Хадасевіча П. І. як дэзерціра Чырвонай Арміі і дзуршніка.

Пільнасці ў адносінах Хадасевіча пры паўнамоцтві сцягнуць. — Хадасевіч П. І. астаўся павыкрытым нават пры праверцы і абмене партыйных дакументаў.

ВАЖНЕЙШЫ АБАВЯЗАК ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ

Вядома тае роля, якую адыгрывае камсамол у сістэме дзяктуры пролетарыята. Таварыш Сталін гаворыць: камсамол «ёсць масавая арганізацыя рабочай і сялянскай моладзі, арганізацыя на партыйна, але прымаючая да партыі. Яна мае сваёй задачай дапамогу партыі ў справе выхавання маладога пакалення ў духу сацыялізму. Яна дае маладым рэзервы для ўсіх астатніх масавых арганізацый пролетарыята па ўсіх галінах кіравання».

скага званіцтва, у рэдакцыях «Чырвоная змена», «Піонер Беларусі» і «Юнгер лейдэн». ЦК ЛКСМБ прагаласіў ворагаў, якія дзейнічалі ў яго пад псеўдам.

Ленінскі камсамол мае слаўную гісторыю. У гэты грамадзянскі вайны і наступных гадоў сацыялістычнага будаўніцтва камсамол быў і з'яўляецца баявым і верным памочнікам партыі.

Зараз палімаюць свайго галаву палімаюць, партыйнікі. Яны прабуюць пралезці ў асцяжыце моладзі і павесіць на яе сабою. Розныя хітраванні ўжываюць яны для гэтага. У Дрыбінскім раёне, напрыклад, ім ужо ўдалося ашукаць косякомольцаў. Наўняны ў распрадажнікі рэдакцыі матэрыялы гаворыць аб тым, што ў некаторых вёсках паліма ўгаварылі асобных косякомольцаў пахрысціць сваіх жанчын. Праўда, такіх выпадкаў мала, але іх дастаткова, каб ахарактарызаваць тую беднадушнасць, якая характэрна для ЦК ЛКСМБ. Кіраўнікі яго не дазвалялі саеючасна хітрава павароту ворага і перад тварам яго наступальна дзейна акцэляцыя слаба ўжаробеныя.

Юнакі члены камсамолу — гераічна адданыя ў рыхах Чырвонай Арміі. Імён мільянаў іх сталі легендарнымі і служыць прыкладам гераічных паводін чалавека ў сацыялістычнай дзяржаве. Камсамол быў страляўшчыкам сацыялістычнага сапраўдства і ўдзяльнікам. Люды камсамолу знаходзіліся ў першых рыхах станаўляў — сталінскіх штурмаў. Такі наш слаўны гераічны камсамол.

Таварыш Сталін вучыць, што капіталістычныя арганізацыі — важны факт сучаснасці. Ні адна грамадская і палітычная арганізацыя не можа забываць гэтага факта ў сваёй практычнай рабоце.

Ішчы больш узрастае значэнне камсамолу да ўмоваў таго палітычнага павароту ў жыцці краіны, які адбываецца ў сувязі з прыняццём Сталінскай Канстытуцыі. У часе выбару ў саветы і партыйнае ўдзялення косякомольскія арганізацыі не толькі вылучылі сваіх кандыдатаў, але і павяшылі павешы за сабой савецкую моладзь.

Указанне таварыша Сталіна патрабуе ад нас рашучай змены сістэмы работы. Галоўным асцяжам работы грамадска-палітычных арганізацый з'яўляецца выхаванне кадраў у духу лівянісці да ворагаў і абурэнне кадраў умёна выкрыць ворага, якіо-б маскам ён не прыкрыўся і рашуча выкарыстаў яго. ЦК ЛКСМБ больш чым жыва небузда ішчы грамадскай арганізацыі трэба памінаць аб гэтым.

Ці гатовы да гэтага камсамольскія арганізацыі БССР?

ЦК ЛКСМБ нясе поўную адказнасць за справы, якія маюць месца ў рабоце косякомольскіх арганізацый Беларусі. Аднак, было-б няверна думаць, што партыйныя арганізацыі могуць ахвільна ад косякомольскіх работ. Наадварот, партыйныя арганізацыі не могуць займаць пільнае ўдзяленне ў косякомольскім спраце. Такія адносіны па сутнасці сваёй апазіцыйныя. Партыйныя арганізацыі павінны прыняць самы жывы ўдзел у рыхах косякомольскай работы — дапамагчы камсамолу хутчэй лівяніваць працяжы, якія ёсць у рабоце яго партыйных арганізацый. У гэтым — усе ёсць сцяжэраваўшы аўдыёкаванне учора паступно ЦК КП(б)Б аб партыйным кіраўніцтве камсамолу ў Пешчаніцкім раёне.

У ЛКСМБ многа буйных працэў і парокаў у рабоце. Косякомольскія арганізацыі Беларусі не выконваюць галоўнай сваёй задачы ў адносінах рабочай і сялянскай моладзі. Многія партыйныя арганізацыі камсамолу агародзіліся ад бешарытай моладзі, не вядучы работы сярод яе. Асабліва дурна паставлена работа сярод хатніх гаспадынь і аднаосібнікаў. Яны не бачыць косякомольскіх агітатараў і прапагандастаў, не чуюць ад іх большыя каго слова.

Асабліва адказныя задачы партыйнага кіраўніцтва камсамолу зара, калі косякомольскія арганізацыі рыхтуюцца да выбару на аснове закрытага (тайнага) галасавання. Партыйныя арганізацыі павінны, неадкладна абмеркаваць рашэнне ЦК КП(б)Б аб Пешчаніцкім раёне і прыняць усе меры да рашучага і карэнага павяржэння работы косякомольскіх арганізацый. Трэба дапамагчы камсамолу не толькі паразамі, але і кадрамі.

Ці гатовы да гэтага камсамольскія арганізацыі БССР?

Асабліва адказныя задачы партыйнага кіраўніцтва камсамолу зара, калі косякомольскія арганізацыі рыхтуюцца да выбару на аснове закрытага (тайнага) галасавання. Партыйныя арганізацыі павінны, неадкладна абмеркаваць рашэнне ЦК КП(б)Б аб Пешчаніцкім раёне і прыняць усе меры да рашучага і карэнага павяржэння работы косякомольскіх арганізацый. Трэба дапамагчы камсамолу не толькі паразамі, але і кадрамі.

АДРЫДАСЯ В МАСКОУСКАЯ АБЛАСНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ ВКП(б)

5 чэрвеня вечарам у Калоннай зале Дома саюзаў адкрылася ў Маскоўскай абласнай канферэнцыі ВКП(б). Прысутнічалы каля 1000 дэлегатаў з правам рашучага галасу.

бравыя ў ганаровы прэзідыум таварышы Сталіна, Молатава, Кагановіча, Варашылава, Калініна, Андрэева, Міхайлава, Чубара, Касіора, Жданова, Ежова, Дзімітрава, Тальмана, Хозэ Дыяса.

Канферэнцыя адкрылася ўступным словам сакратара МК і МГБ ВКП(б) тав. Д. С. Хрушчова.

Канферэнцыя выбірае мандатную камісію ў складзе 11 чалавек і рэдакцыйную камісію з 10 чалавек. Затым запарджаецца навестна дзя і рэгламент работы канферэнцыі.

У дэлегаты прэзідыум выбіраў 23 чал. Дуба неамакучай, поўнай захвалена аўдэя і прыватнымі вочкамі сустракаюць дэлегаты канферэнцыі.

На гэтым вярчэнне пасяджэнне акрыяецца. (БЕЛТА).

Акадэмік П. П. ЛАЗАРЭУ СОВЕЦКАЯ АРКТЫКА І НАВУКА

22 мая тэлеграф паведаміў аб дасягненні акадэмікам О. Ю. Шмітам і яго экспедыцыяй Паўночнага полюса. Гэта выдала захваленне смеласцю савецкіх людзей, якія адважыліся на складанейшую задачу дасягнення полюса. Гэту задачу з велізарнай цяжкасцю ў свой час выканалі толькі Шры, які рыхтаваўся да экспедыцыі тоўты гады. Але-ж практычнае асабнае Паўночнага полюса, як вядома, да гэтага часу асталася невываранай граблем.

звыш 4.000 метраў. Нашай палярнай групе неабходна будзе зрабіць прамеры глыбін там, дзе будзе гэта можна. Гэтыя даследаванні дадуць поўную карціну размеркавання глыбін у Паўночным акіяне, змяняць карэнным чынам уяўленне адносна характэру каліпалярных прастроў і працэсаў, якія там адбываюцца.

Сістэматычнасць і планаванне, якія леглі ў аснову арганізацыі экспедыцыі Шміта, дазвалялі працаваць з матэрыяла на полюсе. Для чалавека, якому мала вядома ўсе дэталі палюсных перадаў, можа здацца не такою казаснабна тая работа, якую прымаюць працаваць усеі экспедыцыя. У сапраўднасці-ж, мы маем найважнейшую перамогу нашай савецкай географіі, геофізікі і авіяцыі.

Другой асноўнай задачай з'яўляецца вывучэнне ў Паўночным Ледавітым акіяне кліматнай і іх тэмператур. Гэта праблема ўзяла сабою залучы велізарнай важнасці для навігацыі і ў той-жа час мае і вялікі навуковы ітарэс.

Зараз узятае пытанне, што-ж далей мы можам чакаць ад гэтага вядомага ажуржыя, якія бліжэйшыя перспектывы нам неабходна паставіць перад сабою і як мы можам абдынаць работу савецкіх геофізікаў з работай нашых арктычных даследчыкаў, якія сядзяць у сучасны момант на полюсе?

Цікава ў Паўночным Ледавітым акіяне, у прыватнасці — цяжыні каля полюса, вядуцца вельмі мала. Неумоўнена, гэтыя цяжыні з'яўляюцца асобнымі струменямі, якія заносзяцца ў Паўночны Ледавіты акіяне з Атлантычнага. Дакладнае вядучэнне іх можна ўзяць сабою вялікі ітарэс не толькі таму, што ў гэты павіна дапамагчы нам у вярчэнні прычынна халоднага цяжыня на ўсім тэмпературы шары, але і таму, што, ведучы тэмпературу цяжыняў, мы можам змягнаць з халоднымі цяжынямі, адхіляючы іх. Такім чынам, мы можам на жаданую змяняць клімат прыбараных частак, што адбываецца вельмі вялікую ролю для Крайняй поўначы.

Усе гэтыя работы будуць вельмі карыснымі для развіцця і асабна Паўночнага морскага шляху і даследавання кліматна прыбараных да Паўночнага Ледавітага акіяна частак нашага Савецкага Саюза. Апрача вялікага тэарэтычнага значэння, работы экспедыцыі будуць мець велізар-

нае практычнае значэнне і для нашага сацыялістычнага будаўніцтва.

НА МЕНСКАЙ ГАРАДСКОЙ ПАРТЫЙНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

Ранішняе і вярчэнне пасяджэнні 5 чэрвеня

Учора канферэнцыя прадаўжаа абмеркаванне кандыдатур у спіс для тайнага галасавання дэлегатаў на XVI з'езд КП(б)Б з правам рашучага галасу. З 260 кандыдатур, вылучаных для папярэдняга абмеркавання, пакінуў для галасавання 151 чалавек. На XVI з'езд КП(б)Б абрана 140 дэлегатаў.

Выкрывалі яго ў ашукастве партыі і дзуршніцтве. Таварышы Васільеў, Саладаў, Крайко, Астроўскі, Акімаў, Раманаў і ішы ўнеслі прапанову аб адвозе кандыдатуры Хадасевіча з спіса для тайнага галасавання і аб тым, каб павяшыць яго дэлегатам мандата і працы ЦК КП(б)Б раздзельнае пытанне аб яго партыйнасці. Канферэнцыя аднадушна прыняла гэтыя прапановы.

Затым канферэнцыя абмеркавала кандыдатуры кандыдатаў гаркома, членаў рэвізійнай камісіі і дэлегатаў на XVI з'езд КП(б)Б з правам рашучага галасу.

4 чэрвеня тав. Шаранговіч, інфармуічы аб рашэнні справы Хадасевіча, паведаміў, што Хадасевіч сазнаўся ў дзеяртыстве з Чырвонай Арміі і ў тым, што ён усе ёсць час ашукаў партыю. Тав. Шаранговіч агаласіў затым пастанову ЦК КП(б)Б па гэтаму пытанню, якую мы публікуем сёння.

Пры абмеркаванні кандыдатур у спіс для тайнага галасавання дэлегаты канферэнцыі папрасілі Хадасевіча, які раней з'яўляўся другім сакратаром мескага гаркома КП(б)Б, расказаць сваю аўтабіяграфію. Ён каротка расказаў заняа аб сабе. Затым ад імя ЦК КП(б)Б і ўпаўнаважанага Камісіі Партыйнага Кантролю канферэнцыі былі зроблены паведамленні аб матэрыялах, выкрываючых Хадасевіча ў ашукастве.

Пастанова ЦК КП(б)Б сустрала ад наўданае ўхваленне канферэнцыі.

Канферэнцыя пачала паправава высвятляць пільна тав. Хадасевіча. Яго адказы былі слыханні, ачуваўся, што ён папчыра перад канферэнцыяй. Ён прабаваў адмаўляць праўдзівасць праўдзівых матэрыялаў і двойчы заявіў канферэнцыі, што ўсё гэта — выдумка і прававажыні.

На вярчэнні пасяджэнні канферэнцыя прыняла рэзалюцыю на справядлічому дэклава гаркома. Канферэнцыя прыняла партыйна-палітычную і арганізацыйную работу гаркома неадважліва.

У выступленні дэлегатаў і агадшаных на канферэнцыі дакументаў высветлілася, што Хадасевіч ашукаў партыю, дзуршнічаў, Устапоўлена, будучы мабілізаваным у 1919 годзе ў рыхах Чырвонай Арміі, ён хутка адтуль дэзерціраваў і астаўся на тэрыторыі, занятай беларыкамі. Данна, якія ён саўвас ўказваў у аякетках аб сваёй службе ў Чырвонай Арміі на чэхаславацкім і польскім франтах, аказаліся сцэнальнай выдумкай.

Пасля гэтага было праведзена тайнае галасаванне кандыдатаў у члены гаркома, членаў рэвізійнай камісіі і дэлегатаў на XVI з'езд КП(б)Б з правам рашучага галасу.

Да праверкі і абмену партыйных дакументаў Хадасевіч пісаў ў сваёй учотнай партыі, што ён уступіў у кандыдатуры партыі ў Менску ў чэрвені 1920 года, г. зн. таям, калі горад быў заняты беларыкамі. У часе абмену партыяў дакументаў ён сам усе папраўку ў свае партыйныя дакументы, паказаўшы, што ў кандыдатуры партыі ўступіў у студзені 1921 года. Гэта зроблена ім для таго, каб не быў выкрытым у ашукастве партыі.

Пасля кароткай заключнай прамоў тав. Валковіча канферэнцыя зачылася.

Антыпартыйныя паводзіны Хадасевіча на канферэнцыі выклікалі абурэнне ўсіх дэлегатаў. Адын за другім яны выступалі ў падтрымку партыі.

У заключэнне работы канферэнцыі дэлегаты ўнеслі прапанову паслаць прыватнае таварышу Сталіну. Гэта прапанова выклікала ўсеагульнае ўхваленне. Дэлегаты ўсталі і ў зале раздалі бурныя апладысмэнты.

Затым быў зачытан тэкст прывітання. У зале зноў загрымелі апладысмэнты і вочкімі прывітання таварышу Сталіну.

— Няхай жыве наш родны Сталін! Ура!

— Няхай жыве наш правадыр!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

Доўга не амаўкала «ура» ў гонар таварыша Сталіна.

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

Затым быў зачытан тэкст прывітання. У зале зноў загрымелі апладысмэнты і вочкімі прывітання таварышу Сталіну.

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

НА АКРУГОВЫХ ПАРТЫЙНЫХ КАНФЕРЭНЦЫІХ

МАЗЫР

На вярчэнні пасяджэнні канферэнцыі 4 чэрвеня працягваліся спрэчкі па справядлічому дэклава акругома. Дэлегаты ў сваіх выступленнях з усеі рашучасцю падтрымлівалі асцяжнасць з боку акругома кіраўніцтва работай друку ў акрузе.

Пасля выступлення тав. Шустіна спрэчка была спыненая. Устаў выступіла па справядлічому дэклава акругома 50 чалавек з ліку 73 запісаўшыхся.

Рэдактар таварыша райгазеты т. Бікашоў разка кіраўніцтву бюро акругома за тое, што яно за ўсе ёсць час ішчавання акругі не праверыла і не вядучыла работы ні адной раённай газеты і не аабула справядлічому ад гэтага рэдактара. Акругома таксама не праверыла ні адной акруговай нарэды рэдактароў. Тав. Бікашоў у сваім выступленні гаварыў таксама аб адсутнасці ўсякай увагі акругома партыі да работы нязвога доўку — насаценных газет калгасаў і прадпрыемстваў.

У заключэнні слоўе сакратар акругома т. Аналеў па-большычому прызнаў праўдзівасць крытыкі дэлегатаў канферэнцыі па арасу членаў бюро акругома, сакратароў і акругома ў цэлым. Ён таксама прызнаў усеі глыбіню палітычнай памылкі акругома, якая заключалася ў тым, што бюро акругома, займаючы пытанне антыпартыйных паводзін былога члена бюро Дубіна, неадважліва была ступіна воражэй трапкіскай лініі Дубіна ў сваёй барацьбе супроць партыйнага кіраўніцтва.

Ен указваў таксама і на слабае кіраўніцтва нязвома друкам з боку акруговай газеты «Большывік Палесся», якая мала вучыць раённым і насаценным газетам як трэба працаваць.

Заслухаўшы дэклад наплатнай камісіі, канферэнцыя прыняла прыватнае таварышу Сталіну і гераім-заваявальнікам Паўночнага полюса.

Вельмі характэрным было выступленне інструктара Мазырскага райкома партыі т. Баркоўскай. Яна рашуча паставіла пытанне аб узманенні увагі рабоце інструктара, які цэнтральнай фігуры партыйнага апарата.

На гэтым вярчэнне пасяджэнне было скончана.

— Мы, інструктары райкома, — гаворыць т. Баркоўскай, — прадастаўляем самаі сабе. На ніколі ніхто не абірае, не піваішы нашай работай. Яшчэ не было вышлук, каб акругома партыі заняўся праверкай і вядучым работай таго або ішага інструктара з мэтай пашырэння станоўчых вопытаў і лівянісці неахопаў у рабоце.

Ранішняе пасяджэнне 5 чэрвеня пачалося прыняццём рашэння аб колькасці складзе акругома партыі. Канферэнцыя завяршыла склад акругома ў колькасці 31 члена і 7 кандыдатаў. Пасля гэтага канферэнцыя прыступіла да абмеркавання кандыдатур у спіс для тайнага галасавання ў члены пленума акругома.

Тав. Баркоўскай прытыкавала таксама і адзед кіруючых партарганіаў ЦК КП(б)Б за тое, што ён у апоні час паслабаві сваю увагу да работы інструктара райкома, у прыватнасці зусім спынілася вучоба інструктараў.

Канферэнцыя адваля кандыдатуру кандытара акругома партыі т. Куліковіча. Яму было прадаўжана абавязванне ў тым, што ён дурна кіраваў у акрузе партыйнай прапагандай і агітацыяй, што ён не ачуваўся ў партыйнай арганізацыі, як непрыямным большычому ў барацьбе з адсутнасцю ад лініі партыі. Апрача таго, ён абвінавачваў ў тым, што ён, прападучы разам з зараз выкрытымі вопытамі народу Рэвалюцыяма, Харлапам у Крайчэўскім раёне, не дапомаг КП(б)Б выкрыць гэтых ворагаў раей, халпа асобных сігналаў ад іх шкодніцкай рабоце ў Крайчэўскім раёне ў Куліковіча, які сакратар райкома, меціся.

На вярчэнні пасяджэнні са змястоўнай прамовай выступіў ўпаўнаважаны Камісіі партыйнага кантроля па БССР тав. Шустіна. Расказаўшы паправажна дэлегатам аб кантрэволюцыйнай дзейнасці выкрытых ворагаў народу ў Наркамземе, Наркомасцеці і ішч., т. Шустіна мабілізаваў увагу дэлегатаў на павышэнне рэвалюцыйнай пільнасці на ўсіх участках

на канферэнцыі выклікалі абурэнне ўсіх дэлегатаў. Адын за другім яны выступалі ў падтрымку партыі.

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

на канферэнцыі выклікалі абурэнне ўсіх дэлегатаў. Адын за другім яны выступалі ў падтрымку партыі.

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

на канферэнцыі выклікалі абурэнне ўсіх дэлегатаў. Адын за другім яны выступалі ў падтрымку партыі.

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

на канферэнцыі выклікалі абурэнне ўсіх дэлегатаў. Адын за другім яны выступалі ў падтрымку партыі.

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

на канферэнцыі выклікалі абурэнне ўсіх дэлегатаў. Адын за другім яны выступалі ў падтрымку партыі.

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

на канферэнцыі выклікалі абурэнне ўсіх дэлегатаў. Адын за другім яны выступалі ў падтрымку партыі.

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

на канферэнцыі выклікалі абурэнне ўсіх дэлегатаў. Адын за другім яны выступалі ў падтрымку партыі.

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!

на канферэнцыі выклікалі абурэнне ўсіх дэлегатаў. Адын за другім яны выступалі ў падтрымку партыі.

— Няхай жыве настаўнік і друг народу владзі Сталін!



